


ДЗЕНЬ ДОБРЫ, НОВЫ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД!

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!



Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА,

КАМІТЭТА ЛКСМБ і ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 23 (623)

Панядзелак, 1 верасня 1986 года

Газета заснавана ў верасні
1989 года.

Выходдзіць раз у тыдзень

Цена 2 коп.

СЁННЯ – ДЗЕНЬ ВЕДАЎ АДУКАЦЫЮ – НА АСНОВУ ІНТЭГРАЦЫИ

Вышэйшая школа нашай краіны за гады Савецкай улады дасягнула велізарных поспехаў. Штогадовы набор у яе ВНУ перавышае мільён чалавек. Амаль палавіна вучоных СССР працују на кафедрах і ў наўуковых падраздзяленнях універсітэта і інстытутаў. Шырокое развіціе атрымала вышэйшая адукацыя і на Гомельшчыне. У нашай вобласці ціпера рыхтуючы спецыялісті 5 вышэйшых наўчальных установ.

Разам з тым у апошнія гады адзначаўся той факт, што развіціе «кіндыстры» вышэйшай адукацыі, якое носіць у многім экстэнсіўны характар, не супрадавалася павышэннем якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. Вышэйшая школа прыўшаў да таго, рабякі, калі ўнутране змяненне сістэмы адукацыі ўжо не можаў ў поўнай меры вырашыць супрэзансічны паміж новымі патрабаваннямі, што прад'яляюцца савецкімі грамадствамі да якасці падрыхтоўкі і выхавання спецыялістаў, і існуючымі традыцыйнымі формамі і методамі іх падрыхтоўкі. Іншымі словамі, наспела неабходнасць перабудовы вышэйшай школы. Шляхі перабудовы, развіція вышэйшай школы ў свяtle ўстановак XXVII з'езда КПСС вызначае праект ЦК КПСС «Асноўныя напрамкі перабудовы вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў краіне».

Асноўны змест перабудовы складае самая цесная інтэгральная адукацыя, вытворчесці і наўукі, перахад да новых прынцыпаў іх узаемадзеяння.

Вышэйшая школа чотка разумее предстаячыя задачы, так як у гэтым яна абліпаеца на шматгадовы волт падрэзультатаў з падпрыемствамі і арганізаціямі многіх міністэрстваў і ведомстваў. Валікі волт у гэтых адносінах накоплены і ў нашым універсітэце.

На скрыжаванні вуліц Савецкай і Цялегіна почата ўжо будаўніцтва новага вучнібна-лабараторнага корпуса. Ен будзе аснашчаны самым сучасным абсталяваннем. Сродкі на ўзвядзенне гэтага корпуса выдзяляюць міністэрствы, для якіх універсітэт рыхтуе кадры і з якімі на працягу многіх гадоў

Л. А. ШАМЯТКОУ,
праэктар універсітэта
на вучнібнай работе,
член-карэспандэнт АН БССР,
професар.

ажыццяўляеца творческі супрацоўніцтва. Восьмем, для прыкладу, падпрыемствам Гомельшчыны, якім падпрадкоўваюцца Міністэрству СССР.

Для іх у адпаведнасці з дагаворамі ГДУ рыхтуе спецыялістаў, на падпрыемствам адкрыты філіялы некаторых яго кафедр. З другою боку, відульныя спецыялісты падпрыемствам працују ў універсітэце па сумішчальніцтву на пасадах дасцэнтаў і старшых выкладчыкаў. Відульныя спецыялісты, якія ўзялі ў дасцэнтаванні, падпрыемствамі, ажыццяўляюцца падрыхтоўкі спецыялістаў. Вышэйшая школа прыўшаў да таго, рабякі, калі ўнутране змяненне сістэмы адукацыі ўжо не можаў ў поўнай мере вырашыць супрэзансічны паміж новымі патрабаваннямі, што падрэзультатамі іх падрыхтоўкі спецыялістаў, і існуючымі традыцыйнымі формамі і методамі іх падрыхтоўкі. Іншымі словамі, наспела неабходнасць перабудовы вышэйшай школы. Шляхі перабудовы, развіція вышэйшай школы ў свяtle ўстановок XXVII з'езда КПСС вызначае праект ЦК КПСС «Асноўныя напрамкі перабудовы вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў краіне».

Асноўны змест перабудовы складае самая цесная інтэгральная адукацыя, вытворчесці і наўукі, перахад да новых прынцыпаў іх узаемадзеяння.

Вышэйшая школа чотка разумее предстаячыя задачы, так як у гэтым яна абліпаеца на шматгадовы волт падрэзультатаў з падпрыемствамі і арганізаціямі многіх міністэрстваў і ведомстваў. Валікі волт у гэтых адносінах накоплены і ў нашым універсітэце.

На скрыжаванні вуліц Савецкай і Цялегіна почата ўжо будаўніцтва новага вучнібна-лабараторнага корпуса. Ен будзе аснашчаны самым сучасным абсталяваннем. Сродкі на ўзвядзенне гэтага корпуса выдзяляюць міністэрствы, для якіх універсітэт рыхтуе кадры і з якімі на працягу многіх гадоў

насці стварэння сістэмы пастаяннага падтрымкія кваліфікацыі сваіх работнікаў. Магутнасць існуючай цяпер у краіне сістэмы павышэння кваліфікацыі дазваляе спецыялістам праходзіць яе не часцей, чым праз 10–12 гадоў. Максімальны ж тэрмін, пасля якога неабходна кардынальнае абануленне ведаў, — пачын гадоў. Гэта і вызначае напрамак далейшай работы. Абізязак вышэйшай школы — ісцотна павысіць свой уклад у яе.

Вырашошаць гэтую задачу рактар нашага універсітэта паславіў перад Мінізумам СССР пытанне аб зацверджэнні распрацаваныя ў ГДУ вучнібных планаў на мэтавай падрыхтоўкы спецыялістаў. У цяперашні час (дарэчы, упершыню ў рэспубліцы) зацверджана пяці такіх планаў: адзін па фізіцы з 15 спецыялізацыямі, тры па эканоміцы працы і два — па арганізаціі межанізваній апрацоўкі эканамічнай інфармацыі. На аснове гэтых вучнібных планаў на ўніверсітэце маркуецца адкрыты факультэт мэтавай падрыхтоўкі спецыялістаў з фінансаваннем за кошт засікчулевых міністэрстваў і ведомстваў. Вялікія задачы стаіць перад ВНУ і ў справе камуністычнага выхавання моладзі. Першачарговая задачай з'яўляеца істотна павышэнне ўзроўню выкладання марксізму-ленінізму. Ісцотна зменіца арганізацыя грамадска-палітычнай практикі студэнтаў, атрымаваць усім наравіць студэнткі самаірванне, народныя універсітэты.

Важнейшая праблема перабудовы — змяненне самой пісха, логіі работнікаў як ВНУ, так і падпрыемстваў у справе падрыхтоўкі кадраў і ў наўуковым супрацоўніцтве. Гэта пісхалогія павінна стаць актыўнай, наступальнай.

Сёня, у Дзень ведаў, калі за парты сядзіць мільёны вучнія, наўчэнцаў і студэнтаў, хоціча ім да усяго сэрца пакажаць ім іх педагогам вялікіх поспехаў у вырашэнні грандыёных задач, пастаўленых перад савецкімі грамадствамі Камуністычнай партыяй і нашым урадам.

Працэс хуткага старэння і разам з ім адануленне ведаў у эпоху наўукова-тэхнічнай развалюцыі прыводзіць усе развітія краіны свету да неабход-

ЗУЗНАГАРОДАЙ РАДЗІМЫ!

Указам Прэзідымума Вярхоўнага Савета СССР за высокія вытворчыя паказчыкі, дасягнутыя ў адзіннадцатыя пяцігодыцы ў састаўстве студэнцкіх атрадаў, і поспехі ў вучобе, наўуковай і грамадскай работе, ардзінамі і медалімі СССР узагароджаны наўбільш візычнаўшыя ўдзельнікі і організатары студэнцкіх атрадаў краіны. Сярод іх — 13 актыўістак СВАГ Гомельскай вобласці. Медалём «За прафоўную адзнаку» узагароджаны сёлетнія віпусканіца біялагічнага факультэта нашага універсітэта ДЗІД-БІОЛІКА Таццяна Васільевіна і чацвёртакурснік гісторыка-філалагічнага факультэта ДРОЗД Аляксандар Петровіч.

Студэнт 5-га курса фізічнага факультэта ЛАПІЦКІ Мікалай Петровіч удостоены медаля «За прафоўную адзнаку».

ЗА ДАСЯГНЕННІ Ў МІНУЛАЙ ПЯЦІГОДЦЫ

За дасягнутыя поспехі ў XI пяцігодыцы ў педагогічнай дзеянасці і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР узагародзіла Ганаровыя грамадскімі:

ВЕТЛУГАЕВА Г. Д. — дасцэнта кафедры палітканоміі.

ЖАДАНА М. І. — дасцэнта кафедры вылічальнай матэматыкі і праграміравання.

ІВАНЮКА А. І. — загадчыка кафедры тэхнічных сродкаў апрацоўкі эканамічнай інфармацыі.

МАКАРЭВІЧ У. У. — старшага выкладчыка кафедры тэарэтычных асноў фізічнага выхавання.

ШТАЙНЕРА І. Ф. — загадчыка кафедры беларускай літаратуры.

Рэктар, партком, грамадскія організацыі і ўніверсітэты горача вішуць узагароджаныя таварыши і жадаюць ім новых прафоўных поспехаў на карысць нашай сацыялістычнай Радзімы.

ІМ НАЗНАЧАНЫ ІМЯННЫЯ СТЫПЕНДЫ

За выдатныя поспехі ў вучобе і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці па хадайніцтву універсітэта Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР назначыла на першы семестр 1986—1987 наўчальную

СТЫПЕНДЫЯ ІМЯ
ЯНКІ КУПАЛЫ:

Алене ШЭВЕЛЕВАЙ, студэнткы 3-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта.

Удастоены дыпломай

ЛЕНІНСКАЯ СТЫПЕНДЫЯ:

Ірыне ЭСМАНТОВІЧ, студэнткы 5-га курса, Вользе ТАСЯЯНІЧАВАЙ, Тамары МІХАЛКІНАЙ, Алене ВОІНАВАЙ; студэнткам 4-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта.

Алене ЦІМАШЭНКА, студэнткы 5-га курса, Эрыцы ШЭРШАНЫ, студэнткам 3-га курса матэматычнага факультэта.

Алене ПАСЬБКО, студэнткы 3-га курса фізічнага факультэта.

трывалага міру на планеце.

У ліку выступіўшых на мітынгу быў рэктар нашага універсітэта, акадэмік АН БССР, лаўрэат Дзяржавай прэміі СССР, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны Б. В. Бокуць. Мара савецкіх вучоных, як і ўсіх сумленных людзей, падкрэсліў Барыс Васільевіч, дажыць да таго часу, калі апошні боезаряд адправіца на звалку гісторыі.

Усхвалявана гучалі слова іншых выступаючых на мітынгу.

Анадушна была прынята рэзоляюція, у якой сканцэнтравана адзінна для мільёнаў сэрцаў жаданне, — жыць на планеце пад чистым мірным небам, ніколі не дапусціць ядзernага пажару.

ВОЛЯ МІЛЬЁНАЎ

Зямлі! адбыўся і ў г. Гомел. Разам з тысячамі гамяльшчын, што прыйшлі са сцягамі, позунгамі і транспарантамі на плошчу ім. У. І. Леніна, у калонах былі прадстаўнікі вялікага універсітэцкага калектыву.

Пасля ўскладання прадстаўнікамі прафоўных калектывоў кветкі на брацкай магілі і Вечнага агню на плошчы Працы, да помніка У. І. Леніну мітынг адкрыў першы сакратар Гомельскай гарнікоў КПБ Ю. А. Самборскі. У яго выступленні гаварылася пра вялікое значэнне Зялёны Генеральнага сакратара ЦК КПСС для захавання

(Наш кар.).



СЮДЫ, у Хойніцкім раёне, таксама як і ў іншых месцых вобласці, дзе ўзводзіцца жыллё для эвакуіраваных, скіравана асаблівай ўгавага кіраўнікай абласнога штаба студэнціх атрадаў, камітэтаў камсамола ВНУ г. Гомеля, байцы якіх заняты на вельмі важных аб'ектах. Як ідуць справы ў студэнтаў, што перашкаджае ім у рытмічнай работе, іх прытавары ўмовы і многія іншыя пытанні знаходзіцца пастаянна ў полі эпізоду сакратароў камітэтаў ЛКСМБ ГДУ, БІЧТу, політэхнічнай інстытуту — Алега Дземідзенка, Ігара Шарлаускага, Аляксандра Семінова. Телефонная сувязь — гэта толькі палавіна справы. Нішо не можа лепш даказаць поўнай карціны становішча, як убачанне ўласнымі вачымі. Тому ў адзін з жнівеньскіх дзён іх маршрут праляг у саўгас «Вялікаборскі». Хойніцкага раёна, дзе праходзіла студэнцкая лета шасці студэнціх атрадаў названых ВНУ, а таксама Мазырскага пединститута. Уздельнікамі гэтай паездкі сталі ёўтары гэтых радкоў і змешчаных фотадымыкай.

ВЕСКА Вялікі Бор — цэнтральная сядзіба савгаса, які сёлета прымае ў сваю сям'ю эвакуіраваных з 30-кілометровай зоны Чарнобыльскай АЭС. З усіх бакоў яна акружана сасновымі лясамі, і нацяжка згадацца, адкуль пайшла назва вёскі. Дарога ад шашы Гомель — Хойнікі збочае ў лес, бляхыць міма высокіх, стромкіх соснаў, у вершалінах якіх заблыталіся промні ўплага жнівенскага сонца. Прывожыя дамы з белай цэглы нечакана паказываюцца зза другу. Гэта — Вялікі Бор. Тут адразу адчуваеш напружаны рytm будоўлі. Паўсюдна шмат рознай тэхнікі, людзей у спецафікі, юнакоў і дзяўчат у зялёной форме студэнцкіх атрадаў. 68 дамоў з усімі выгадамі, з прысадзібнымі гаспадарчымі пабудовамі ўзводзіцца тут сіламі рабочых Хойніцкай ПМК-2, трэсту «Гомельсавгасбуд», «Брестводбуд» і студэнтаў. Да 1-га каstryчніка трэба завяршыць будаўніцтва і здаць перасяленцам поўнасцю гатоства жыллё. Студэнцкі атрады, што прыхілі сюды, разумеюць, якіх важнасці аўк'еты даручаны із маладымі рукамі. Іх старавансць у працы бачна адразу.

Выстраіліся ў рад новенькія, тыповыя дамы. У кожнага атрада, рабочых ПМК — тут «свая» вуліца, які ўнікала дэяканчыцца ім. І першым давялося трапіць на вуліцу атрада ГДУ «Эканаміст», адбылося знаёмства з байцамі БІЧТу, Мазырскага пединститута.

Новыя дамы, што выраслі побач з вуліцамі савгаса, падобны адзін на аднаго як близнятны. Гэта зразумела: сабіраюць іх з гатовых канструкцый, што прысылаюцца ў Хойніцкі раён з далёкіх Свярдлоўска, Іркуцка і Петразаводска. Начальнік участка Хойніцкай ПМК-2 В. Ф. Нарэйка растлумачыў, што яны дэяляцца на трох відах: зборна-шчытавыя, цагляныя і каркасна-шытавыя. Першы і апошні віды ўзводзіцца крыху прасцей, чым цагляныя. Але адноўлікава сур'ёзна адносяцца да выканання работ па іх зборцы іх студэнтаў.

ЮРІЯ Тарасенку, камандзіра атрада «Эканаміст», мы ўбачылі калі адной з машинаў, з якой разгружаліся неўходныя будматэрнілі. Гэта і была вуліца студэнтаў універсітэта. Таяк ж дамы, з шыфернымі дахамі, такія ж непадоб'ёў ад іх гаспадарчых пабудовы... І ёсць ж была ў яе свая адноўлікава — яна прымыкала

ПРАЦОЎНЫ СЕМЕСТР-86: ЯГО ДАСЯГНЕННІ СТУДЭНЦКІЯ ВУЛІЦЫ

ЯНЫ ВЫРАСЛІ У САУГАСЕ «ВЯЛІКАБОРСКІ»

ХОЙНІЦКАГА РАЁНА ДЛЯ СЕМ'ЯЎ, ЭВАКУІРАВАНЫХ З ЗОНЫ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ АЭС.



НА ЗДЫМКАХ: 1. Камандзір атрада «Эканаміст» Юры Тарасенка. 2. Вопытны будатрадаўцы.

3. Вуліца для навасёлаў. 4. Хуткія цагляныя сцяны ў Мікалая Васюка.

Фота Н. Кір'янавай.

да савгаснага саду. Яблыні, голлеякіх гнулася долу ад спелых пладоў, надавалі новенкам дамам асаблівую прыгажосць і ўтольніцу.

Калі аднаго з домікаў завіхаліся рабты. Абкладвалі сцены цагляй атрадных муляры Дзіма Амальянчык і Валодзя Маісеев, рабіў аўбукі вонкай Алег Ільюк, стараўся ўсё выконваць як след Генадзь Маторанка.

— Працуем брыгадамі па 6 чалавек у кожнай, — растлумачыў камандзір Ю. Тарасенка. — Ужо ўзвялі трох дамы — ад фундамента да даху. Акрамя кватэр для навасёлаў пабудавалі яшчэ і савгаснае нафастаховішча.

Расказ камандзіра аб спраўах атрада працягваў яго камісар Валерый Ігнацьеў.

— Калі ёсць сапраўдны калектыў, ён здолыны не толькі на выдатную працу. Пра гэта засвядчыў фестываль студэнціх атрадаў, які прайшоў тут, у Вялікім Бары, і на якім мы занялі прызяве месца.

А баец Мікалая Васюка выказаў галоўную думку ўсяго атрада: «Мы разумеем, як патребны тут нашы руки, і зробім усё, што ў нашых сілах, каб людзі, якіх бяды прымусілі пакінуць родныя хаты, адчулу: дом, у якім ім давядзенца жыць, будавалі з душой».

Давялося пачаць ад камандзіра, байцоў «Эканаміста» і крэтычных

зяўвагі, прэтэнзіі ў адрас пастаўшчыкоў зборных канструкцый, будматэрыялаў. Німала рабочага часу было страчана студэнтамі зэве вымушаных прастояў. Крыўдона рабятам: маглі б яны зрабіць тут і больш, каб не зрывы ў забеспечэнні будоўлі ўсім неабходным.

Р АССТАЦЦА з аўк'етым кутком, з якім ўсё звязана, ні ў жыцці чалавека, вельмі нялётка. У кожнага, хто трапіў у зону перасялення ад грознага атому, не адразу ўспыхне душэўны бол. І каб гэтыя людзі хутчай набылі новы дах над галавой, прыехалі студэнты ў Хойніцкі раён.

А рыхтаваліся байцы атрада «Эканаміст» правесці працоўны семестр-86 у далёкай Цюменской вобласці, дзе па дагавору павінны былі пракласці сямікіламетровую дарогу да Саматлорскага месца народнай нафты. Ведалі: будуць цяжкасці, але іх не палохаліся. Уяўлялі таксама сустракніця з бяскрайнім сібірскай тайгой, вечары калі кастрон на беразе вельнай ракі Об, песні пад гітару... Але ёсць гэта засталося ў марах.

Жыццё ўнесла свае карэктывы, і працаўтвя руки студэнтаў спатрэбіліся на роднай Гомельшчыне. Разумеючы ўсю важнасць ускладненай на іх задачы, байцы «Эканаміста» з энтузізмам узяліся за спраўу. У адным з нумароў газеты «Знамя юности» на студенчес-

ской стройке» з'явіліся такія радкі: «Мы, байцы СБА «Эканаміст» ГДУ, як і ўсе савецкія людзі, лічым сваімі авалязкамі прыяцілі пасільны ўдзел у аказанні дапамогі жыхарамі рабёнкам, пацярпелымі ў выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС... Мы авалязаемі ў тэрмін здаць усе ўзводзімі намі аўк'еты, асвоіць пры гэтым 150 тыс. рублёў, гэта значыць на 70 тыс. рублёў больш плана, не зніжаючы пры гэтым якасці будаўніцтва. Акрамя дзён ударнай працы мы бярэм авалязальцаў адпрацаўваць яшчэ адзін дзень і пералічыць заробленыя гроши ў фонд пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС».

СЛОВА сваё работы трymаюць цвёрда. У вёсцы Валікі Бор яны пакінцуць пасля сябе студэнцкую вуліцу з прасторнымі дамамі, у якіх праудзяжана для навасёлаў усё — цэнтральнае вода і цеплазабеспечэнне, светлыя пакоі і авалязковы атрыбут вісковага жылля — печ. Пасля таго, як на змену студэнтам прыйдуть у гэтыя дамы аддзелачнікі, сантэхнікі, вясёлкай у чыстых вонкавых гасцініна супстрэна перасяленцы новае жыцце.

У байцоў атрада «Эканаміст» пабудаваная іх рукамі вуліца застанецца ў памяці назўсёды, бо яны пакідаюць там і часцінку сваго сэрца. А супстрэн з далёкай сібірскай тайгой, ракой Об у іх яшчэ будзе. Авалязкова!

Т. ДУБЯК.

Хойніцкі раён.

АД РЭДАЦЦЫИ: калі гэты матэрыял быў гатовы да друку, стала вядома, што байцы атрада «Эканаміст» таксама як і яшчэ трох СБА, якія заняты на будаўніцтве жылля для перасяленцаў, аднаўшына вырашылі заставацца ў саўгасе «Вялікаборскі» ў верасні. Яшчэ два дамы яны авалязялі здаць навасёлам. Постехамі, рабытам, рабытам у працы, рабытам!

ЗЯРНЯТЫ Ў ДАЛОНЯХ

Залатымі ручайкамі сышлеща адборнае зерне. Толькі паспявай, упраўляйся з ім — пералапачай, ачышчай і ссыпай у мяшкі...

Але дэяўчатам з сельскагаспадарчага атрада ГДУ, які працаў у вёсцы Рэкта Жлобінскага раёна, спрэту ў гэтыя справе здзімашь не треба было. Па 180—200 том эбожжже новага ўраджая штоўдзення паступала на зернеток, і байцы атрада паспявалі яго перапрацаўваць. Выходзілі на работу ў тры змены, брыгадамі па 6—7 чалавек.

А калі праца спорыща, і на душы выдатны настроі, як напрыклад, у студэнткі 2-га курса эканамічнай факультэта Ірыны Бародзіц (на здымку ўперсе).

Той, хто тримаў у сваіх далонах цэплю на сонца зярніты, адчуў іх непадоб'ёў пах, будзе зайдзены памятаць: хлеб — наша галоўнае багацце.

Фота Н. Кір'янавай.



ВЫБРАННІ, НАЗНАЧЭННІ

У сувязі з выбраннем Вячеслава Асленкі першымім сакратаром Гомельскага ГК ЛКСМВ ён вызвален ад абавязкай сакратара камітэта камсамола Гомельскага дзяржуніверсітета. На гэту пасаду зацверджан Алег Дзэмідзенка, які раней працаўшы на меснікамі сакратара камітэта ЛКСМВ ГДУ па ідэлагічнай работе.

На ўласнай просьббе ад абавязкай дзекана філалагічнага факультета вызвален дацэнт У. М. Старыкаў. На Савецке юніверсітэта дэканам філалагічнага факультета выбраны загадчык кафедры тэарэтычнай філософіі дацэнт М. В. Максіменка.

Загадам па юніверсітэту на меснікамі дзекана гісторыка-філалагічнага факультета назначаны дацэнт кафедры ўсевягульнай гісторыі В. Ф. Маслюкоў.

На Савецке юніверсітэту загадчыкам кафедры ліліку і статыстыкі выбраны доктар эканамічных наук, прафесар, заслужаны дзеяч науки РСФСР і Башкірскай ССР В. Е. Цішчанка.

На Савецке юніверсітэту загадчыкам кафедры алгебры і геаметрыі выбраны дацэнт В. С. Манахаў.

СПОРТ

За кубак Гомеля

Шмат стартаў было ў спартсменаў ГДУ ў час летніх канікул. Аб самых значных з іх мы раскажам у наступных нумерах нашай газеты.

А сёня змяшчаем фотадынакі фінальнага забегу мужчын на дыстанцыі 100 м у час слабоніцтва на Кубак г. Гомеля па лёгкай атлетыцы. Першым фінішаваў студэнт факультета фізвыхавання нашага юніверсітэта Сяргей Бялоцкі (на здымку крайні злева).

Фота В. Залатарэнкі.

ПРЫЗЕР ЧЭМПІЯНАТУ СВЕТУ

У Манзралі адбыўся чарговы чэмпіянат свету па веславанню на байдарках і каное. У байдарцаў дыстанцыі на 1000 м у час слабоніцтва на Кубак г. Гомеля па лёгкай атлетыцы. Першым фінішаваў студэнт факультета фізвыхавання нашага юніверсітэта Сяргей Бялоцкі (на здымку крайні злева).

Фота В. Залатарэнкі.

ВЯРШЫНІ СКАРАЮЦЦА СМЕЛЫМ

Прайшоў чэмпіянат СССР па альпізму. У саставе зборнай каманды рэспублікі выступаў на вакуовыя супрацоўнікі фізічнага факультета ГДУ А. Салавей. У высотным класе ўзыходжання на вяршыню «Московская правда» (6075 м) беларуская каманда заняла ганаровую чацвёртую месца.

«Гомельскі юніверсітэт» — орган парткома, рэктарату, комітета ЛКСМВ і профкомов Гомельскага гарадскога юніверсітета (на беларускім языку), Гомельскай фабрикі «Палесдрон» Дзяржкамітэта БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гавандлю. Гомель, Савецкая, 1. Аб'ём — 1 друк, аркуш. Тыраж 2000 экз.

Наш адрес: вул. Савецкая, 104, п. 3-11, т. 57-16-52.

НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

АД РАБОЧАГА—ДА ВУЧОНАГА


У ЖНІУНІ СПОНІЛАСЯ 50 ГАДОУ ДАЦЕНТУ КАФЕДРЫ ПАЛІТЭКОНОМІІ УЛАДЗІМІРУ СЯМЁНАВІЧУ ДАЙНЭКУ.

Жыцьцёвым шляхом юбіляра — яскравы прыклад вялікіх мэчтамасцей, якія праадстаўляюцца кожнаму з нас Савецкай уладай для атрымання любой прафесіі, развіцця здольнасцей і плённай працы на драбавыя сацыялістичныя Айчыны.

Нарадаўся У. С. Дайнэка ў г. Рэчыцы ў сям'і рабочых. Яго працоўная дзейнасць пачалася па ёнакінскім сямігодкі. Затым — служба ў радах Савецкай Арміі, пасля чаго Уладзімір Сямёнаўіч зноў працягнуў працоўную дзейнасць і адначасова атрымаў сярэднюю адукцыю.

Вялікае жаданне вучыцца прывяло У. С. Дайнэку ў Маскоўскі дзяржаўны юніверсітэт ім. М. В. Ламаносава. Тут ён набыў спецыяльнасць эканаміст-вікладчык палітэканоміі.

Наступнымі радкамі ў біяграфіі Уладзіміра Сямёнаўіча сталі вікладчыцкая праца ў Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце, вучоба ў аспірантуры Белдзяржуніверсітэта ім. В. І. Леніна. І вось ужо амаль 15 гадоў ён з'яўляецца членам калектыву, шмат дапамагае студэнтам у іх самастойнай работе над засва-



еннем вучэбнага курса палітэканоміі.

Як камуніст У. С. Дайнэка прымае актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. Цяпер ён з'яўляецца дырэктаром філіала юніверсітэта марксізму-ленінізму, кіраўніком секцыі рабнага семінара прарапагандыстыў, адным з найбольш актыўных членоў таварыства «Веды». Штогод у працоўных калектывах ён выступае з 40—50 лекцыямі па сацыяльна-еканамічнай тематыцы, папулярызае прарапаганду дакументы КПСС і Савета Міністраў СССР, якія прымаюцца штогод для аказания шэфскай дапамогі каласам (саўгасам).

Студэнты, якія працаюць летам у саставе студніцкіх атракціў, у сельгасработах не ўдзельняюць. Пасылаць іх на ўборку ўраджаю можна толькі з іх згоды. УКК мае права вызваліць ад сельгаспадарчых работ асоб, якім супрацоўнікі цягчай фізічнай працы, пераходлаждэнне, вільгаць, парушэнне дыеты, рэжыму харчавання і г. д. Не павінны накіруваць на сельгасработы студэнты (навучэнцы) — цяжкай жанчыні і жанчыны, якія маюць дзецей.

Юбіляр поўны творчых сіл і планаў. Мы глыбока ўпэўнены, што Уладзімір Сямёнаўіч і ў далейшым будзе вызначацца ў навукова-педагагічнай і грамадской дзейнасці, уносіць значны ўклад у ёнавіццяўленне ўсіх задач, якія стаяць перад калектывам нашай кафедры, юніверсітэта.

У. БОНДАРАУ,
загадчык кафедры палітэканоміі, дацэнт.
А. ОКРУТ,
партгрупір кафедры,
кандыдат эканамічных наук.



Запрашае цырк

НАШ ГОСЦЬ—«ЧАРОЎНЫ ВАДАЛЕЙ»

5 верасня на новы гомельскі манеж упершыню выйдзе народны артыст РСФСР, лаўрэат усесоюзных і міжнародных конкурсаў Ілья Сімвалоўскі.

Ілья Сімвалоўскі — кіраўнік і стваральнік унікальнай ілюзійнай атракцыёна «Водная феерыя», тайну якога не малі разгадаць лепшыя фокуснікі ў 23-х краінах свету, дзе гастроляваў савецкі артыст.

Замежныя карэспандэнты спыталі ў Сімвалоўскага:

— Колькі ў вас у штаце водаправодчыкав? Ен усіхніху ў адказ:

— Ніводнага.

Дзяйчата-асцістнікі, кожная з якіх дэманструе фокусы з вадой, напоіўненымі вадой, бліжэйшыя моманты і партнёры сышіті вадзім — ён з бацькамі выхадзіць на манеж. І пачынаеца феерверк незразумных трукаў. Такі атракцыён «Водная феерыя».

Ен прыйшоў у цырк хлопчыкам, быў акрабатам, маніпулятаром, падрыхтаваў нумар «Жывая лічынная машына»...

— Але я заўсёды гаварыў сабе, — успамінае Ілья Калістратавіч, — шукай толькі сапраўды све-жас, толькі сапраўды арыгінальнасць.

Ен шукаў і знаходзіў. Пасля доўгіх эксперыменту удалося знойсці арыгінальны способ, як з усім пустой скрыні без дна і крышкі чэрпаць, быц-

цам з бяздоннага калодзежа, ваду.

У розных краінах свету яго называюць па-розному: «кароль вады», «уладар таямнічых вод», «чароўны Вадалей», «містэр Дождж»...

У старожытным мастацтве ілюзіі цікава прыдумаць што-небудзь новае. Народны артыст РСФСР Ілья Сімвалоўскі сваёй працай і талентам стварыў унікальнае, нікім не разгадае відовішча. «Эта, калі хочаце, тэатралізаванная лабараторыя наўшных дзён, у якой многіе — ад фантастычных раманоў і кінапільмамуў», — так пісаў пра атракцыён «Водная феерыя» доктар мастацтвазнаўства Ю. А. Дзімітрыёў.

Атракцыён займае ўсё другое аддзяленне пра-грамы, а ў першым — вядучыя майстры савецкага цырка: жанглеры і дрэсіроўшчыкі, паветраныя гімнасты і велафігурысты, акрабаты і музычныя эсцэнтрыкі.

Уесь вечар на манежы арыгінальная клунскія група пад кіраўніцтвам Уладзіміра Маразоўскага.

Крыху больш месяца працоўшчыца гастролі пра-грамы «Водная феерыя» ў Гомелі. Цырк рыхтуецца да цікавай прэм'еры, якая адбудзеца 5 верасня.

Д. РАДЗІНСКІ,
рэжысёр Гомельскага цырка,

ЮРЫДЫЧНАЯ ДАВЕДКА

СТУДЭНТЫ НА УБОРЦЫ УРАДЖАЮ

Адміністрацыя вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навуковых установаў сумесна з партыяй, прафсаюзной і камсамольскай арганізацыямі мае права накіруваць студэнтаў, навучэнцаў на сельскагаспадарчыя работы на аснове пакланісткі ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР, якія прымаюцца штогод для аказания шэфскай дапамогі каласам (саўгасам).

Студэнты, якія працаюць летам у саставе студніцкіх атракціў, у сельгасработах не ўдзельняюць. Пасылаць іх на ўборку ўраджаю можна толькі з іх згоды. УКК мае права вызваліць ад сельгаспадарчых работ асоб, якім супрацоўнікі цягчай фізічнай працы, пераходлаждэнне, вільгаць, парушэнне дыеты, рэжыму харчавання і г. д. Не павінны накіруваць на сельгасработы студэнты (навучэнцы) — цяжкай жанчыні і жанчыны, якія маюць дзецей.

Дастаўка студэнтаў і суправаджэнне іх выкладчыкамі з'яўляюцца атракціўнымі харчаваннем і жыллём, патрабованимі механізмамі і інвентаром, медыцынскім абслугоўваннем, стварыць неабходны ўмовы для высокапрадукцыйнай працы і адпачынку, сапынцы за захаваннем бяспечных ўмоў працы, правільным прымаўленнем устаноўленых палахажэнняў па наўправліванні і аплаце працы. Непасрэдна на месцах павінна быць арганізавана вучоба студэнтаў і навучэнцаў правілам бяспечнага вядзення работ з улікам кампактных спецыяльнасцей і асаблівасцей вытворчасці.

Студэнтам выплачваецца зарплата за выкананыя абы'ем работ у парадку, прадугледжаным для часовыя рабочыя. За студэнтамі-стипендыятамі захоўваецца права на атрыманне стипендыі незалежна ад атрыманага заработка. За выкладчыкамі і іншымі работнікамі ВНУ і сярэдніх спецыяльных навуковых установаў, накіруваніх на чале груп студэнтаў і навучэнцаў, поўнана захоўваецца заработка плаата па месцы работы.

У перыяд ўборкі ўраджаю ў студэнтаў распаштоджваючыя рэжымы працы і адпачынку, які дзейнічае у данай гаспадарцы, гэта значыць, шаціздзены рабочы тыдзень з адным выхадным днём. Замест дзён адпачынку, не выкарыстаных на сельгасработах, адгулы па месцы вучобы і асноўной работы адміністрацыя не мае права прадастаўляць. У такіх выпадках калас (саўгас) авабязаны за работу ў выхадны дзень прадастаўіць другі дзень адпачынку або апалаць яго ў дыўнім размеры. (арт. 64 КЗАП БССР).

За парушэнне працоўнай дысцыпліны адміністрацыя каласа (саўгаса) мае права накладаць на вінаватых студэнтаў дысцыплінарныя спагнанні і паведаміць аб гэтым у навучальную установу.

**В. РУПІН,
юрысконсульт ГДУ.**

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, дэканат гісторыка-філалагічнага факультета, кафедра рускай літаратуры выказваюць глыбокое спачуванне асцістэнту гэтай кафедры СІМАНАВАІ Тамары Рыгораўне з выпадку напаткай шага яе гора — смерці МАЦІ.

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, дэканат матэматычнага факультета, кафедра матэматычных праблем кіравання выказваюць глыбокое спачуванне загадыму гэтай кафедры дацэнту МАКСІМЕНЮ Івану Васільевічу з выпадку напаткай шага яго гора — трагічнай смерці БРАТА.